

# Gramática

## 1. Правілы націску

У большасці слоў іспанскай мовы, якія заканчваюцца на **галосны**, а таксама на **зычныя -n, -s**, націск падае на перадапошні склад: luna – lúna, lobo – lóbo, iunes – lúnes.

У словах, якія заканчваюцца на **зычны** (акрамя **-n, -s**), націск, як правіла, падае на апошні склад: cana – canál.

У словах, дзе націск не адпавядае вышэйназваным правілам, ставіцца графічны знак націска (´): León, Inés.

## 2. Дзяленне на склады і правілы пераносу

1. Калі зычны гук знаходзіцца паміж галоснымі, то ён утварае склад з галосным, які ідзе за ім: lo-bo, ra-na, ra-tón.

2. Калі паміж галоснымі знаходзяцца два зычных, то падзел на склады праходзіць паміж імі: a-lum-no, ár-bol.

Калі ў слове сустракаюцца спалучэнні зычных **pr, br, fr, cr, gr, tr, dr** ці **pl, bl, fl, cl, gl**, то яны з'яўляюцца непадзельнымі, напрыклад: pa-dre, ma-dre, ha-blar.

**Заўвага.** Спалучэнне двух галосных не падзяляецца, таму што ўтварае адзін склад: nue-ve, sie-te, cua-tro.

### Правілы пераносу

Правілы дзялення на склады і правілы пераносу **не заўсёды супадаюць**.

1. Нельга пакідаць на адным радку ці пераносіць на другі радок адну літару.

2. Калі ў сярэдзіне слова ёсць літара **h**, то яна ўтварае склад з галоснай, якая ідзе за ёй: al-mo-**ha**-da.

Спалучэнні літар **rr, ll, ch** утвараюць склад з галоснай, якая ідзе за імі: pe-rro, po-llo, co-che.

## 3. Парадак слоў у апавядальным сказе

У апавядальным сказе існуе прамы парадак слоў: на першым месцы стаіць дзейнік з азначальнымі словамі (калі ён выражаны асабовым займеннікам, то звычайна апускаецца), на другім – выказнік, далей ідуць даданыя члены сказа.

У адмоўным сказе перад выказнікам ставіцца часціца **no**:  
Es Lola. **No** es Lola.

## 4. Артыкль

Артыкль – гэта службовае слова, якога няма у беларускай мове. Артыкль указвае на род і лік назоўніка, які ўжываецца пасля яго. На беларускую мову не перакладаецца. Артыкль мае наступныя формы:

Артыкль	Адз. лік		Мн. лік		Злітная форма
	М. р.	Ж. р.	М. р.	Ж. р.	
Азначальны	<b>el</b>	<b>la</b>	<b>los</b>	<b>las</b>	<b>a + el = al</b> <b>de + el = del</b>
Неазначальны	<b>un</b>	<b>una</b>	–	–	–

### Азначальны артыкль ужываецца:

1. Перад назоўнікамі, якія абазначаюць асобы ці прадметы, аб якіх ужо гаварылася раней: Es un obrero. **El** obrero trabaja en la fábrica. – (Гэты) рабочы працуе на заводзе.

2. Перад назоўнікамі, якія абазначаюць прадметы, адзіныя ў сваім родзе: **el** sol, **la** luna і г.д.

3. Пры абазначэнні дзён тыдня, месяцаў і часу: **el** lunes, **el** martes; **el** mes de enero, a **las** tres de la tarde і г.д.

### Неазначальны артыкль ужываецца:

1. Перад назоўнікамі, якія абазначаюць асобы ці прадметы, аб якіх гаворыцца ўпершыню: Es **un** lobo.

2. Перад назоўнікамі, якія суправаджаюцца словамі, якія абазначаюць якасць прадмета: Es **un** oso grande.

### Артыкль не ўжываецца:

1. Перад асабістымі імёнамі і прозвішчамі: María, Pedro, Juan, Fernández, López.

2. Перад назоўнікам, які абазначае частку ад цэлага: una taza de café, una botella de leche, un kilo de manzanas.

3. Перад назоўнікамі, якія ўжываюцца пасля дзеяслова **tener** у адмоўнай форме: No tengo lápiz. María no tiene tiempo.

4. Перад назоўнікамі, якія ўжываюцца з прыналежнымі займеннікамі ці колькаснымі лічэбнікамі: Mi casa es grande. Dos lápices son azules.

5. Пасля дзеяслова **ser** з назоўнікамі, якія абазначаюць прафесію, род заняткаў, нацыянальнасць: Mi padre es ingeniero. Tu hermano es alumno. Mi amigo Miguel es cubano.

## 5. Лік назоўнікаў

Назоўнікі могуць абазначаць адну ці некалькі асоб альбо прадметаў: chica – chicas, oso – osos.

Назоўнікі маюць лік: могуць стаяць у адзіночным ці множным ліку.

Звычайна множны лік назоўнікаў утвараецца такім чынам:

1) дабаўляецца **-s** да формы адзіночнага ліку назоўніка: mono – monos, tigre – tigres;

2) дабаўляецца **-es** да формы адзіночнага ліку назоўніка: león – leones.

Назоўнікі, якія ў адзіночным ліку заканчваюцца на **-s**, утвараюць форму множнага ліку рознымі спосабамі: país – países; autobús – autobuses; el análisis – los análisis.

Некаторыя назоўнікі, якія заканчваюцца на **-es** (напрыклад, дні тыдня), утвараюць форму множнага ліку без дабаўлення канчатка шляхам змянення артыкля: el lunes – los lunes; el martes – los martes.

## 6. Род назоўнікаў

Усе назоўнікі маюць род: мужчынскі ці жаночы. Род назоўнікаў у іспанскай і беларускай мовах не заўсёды супадае: carta (ж. р.) – ліст (м. р.). Род назоўнікаў у іспанскай мове вызначаецца звычайна па той літары, на якую заканчваецца слова.

Назоўнікі **мужчынскага роду** звычайна маюць канчатак **-o**: lobo, hiporótamo, cocodrilo.

Назоўнікі **жаночага роду** звычайна маюць канчатак **-a**: jirafa, cebra.

Ёсць некаторыя назоўнікі, якія могуць быць як мужчынскага роду, так і жаночага: mono – mona, león – leona, oso – osa.

Жаночы род назоўнікаў утвараецца шляхам змянення канчатковай літары **-o** на **-a**: gato – gata, lobo – loba.

## 7. Пытальныя сказы без пытальнага слова

Пытальны сказ без пытальнага слова ўжываецца, калі пытанне ставіцца да ўсяго сказа і патрабуе сцвярждальнага ці адмоўнага адказу: **sí** – так, **no** – не.

У пыталым сказе без пытальнага слова на першым месцы стаіць выказнік, а на другім – дзейнік: ¿Es un oso? ¿Trabaja el padre?

Адказ можа быць поўным ці няпоўным:

¿Está Lola? – Sí. / Sí, está. / Sí, Lola está.

¿Trabaja la madre? – No. / No, no trabaja. / No, la madre no trabaja.

Альтэрнатыўнае пытанне (якое дапускае два ці некалькі адказаў) уяўляе сабой два пытанні, злучаных злучнікам **o** (ці):

¿Es un perro o un gato? – Es un perro. Es un gato.

No es ni un perro, ni un gato. Es un león.

## 8. Пытальныя сказы з пыталымі словамі

Пытальны сказ з пыталымі словамі ўжываецца, калі пытанне ставіцца да пэўнага члена сказа: дзейніка, выказніка, азначэння, акалічнасці і г.д.

На першым месцы ў такім сказе заўсёды стаіць пыталнае слова, а затым выказнік.

Пытальныя словы вымаўляюцца і пішуцца з графічным знакам націска (´), і пытальныя знакі ставяцца ў пачатку і канцы сказа ¿...?.

Пытанне да слова, якое абазначае прадмет, ставіцца з дапамогай пытальнага слова **¿qué?** (**што?**); да слова, якое абазначае асобу, ставіцца з дапамогай пытальнага слова **¿quién?** (**хто?**), а потым ідзе дзеяслоў-звязка: ¿Qué es? – Што гэта? ¿Quién es? – Хто гэта? ¿Qué está? – Што знаходзіцца? ¿Quién está? – Хто знаходзіцца?

Пытанне да выказніка ставіцца з дапамогай пытальнага займенніка **¿qué?** і дзеяслова **hacer** у адпаведнай форме: ¿Qué hace? – Што робіць? ¿Qué hacen? – Што робяць?

Пытанне да слова, якое абазначае прафесію, род заняткаў, ставіцца з дапамогай пытальнага слова **¿qué?** (**што?**): ¿Qué es Paco? – Paco es médico. – Хто Пако? – Пако – урач.

Пытанне да слова, якое абазначае месца, ставіцца з дапамогай пытальных слоў **¿dónde?** (дзе?), **¿a dónde?** (куды?): ¿Dónde estudias? – Дзе ты вучышся? ¿A dónde va Lola? – Куды ідзе Лола?

Пытанне да слоў, якія абазначаюць прыкмету ці якасць, ставіцца з дапамогай пытальнага слова **¿cómo?** (які? якая? якія?): ¿Cómo es la ventana? – Якое акно?

Калі маецца на ўвазе колер, то пытанне ставіцца з дапамогай прыназоўніка **de**, пытальнага слова **¿qué?** і назоўніка **color** (колор): ¿De qué color es el oso? – Якога колеру мядзведзь?

## 9. Лічэбнікі

Лічэбнікі – гэта словы, якія абазначаюць дакладную колькасць ці парадак асоб альбо прадметаў пры падліку.

**Колькасныя лічэбнікі** (якія называюць колькасць)

1 uno	12 doce	
2 dos	13 trece	
3 tres	14 catorce	
4 cuatro	15 quince	
5 cinco	16 dieciséis	
6 seis	17 diecisiete	
7 siete	18 dieciocho	
8 ocho	19 diecinueve	
9 nueve	20 veinte	21 (veintiuno)
10 diez	30 treinta	31 (treinta y uno)
11 once	40 cuarenta	
	50 cincuenta	

### Арфаграфічныя асаблівасці колькасных лічэбнікаў

Пачынаючы з 30 паміж двума састаўнымі лічбамі пішацца злучнік **y**: treinta y ocho і г.д.

Колькасныя лічэбнікі ад 16 да 19 і ад 21 да 29 пішуцца разам: dieciséis. Пры гэтым у злітным напісанні замест літары **z** перад **i** пішацца **c**. У злітных формах з **veinte** пішацца **i**: veintitrés, veinticuatro і г.д.

Астатнія колькасныя лічэбнікі заўсёды пішуцца асобна.

## 10. Пытанне да колькаснага лічэбніка

Да колькаснага лічэбніка ставіцца пытанне з дапамогай пыталнага слова **¿cuántos(as)?** (колькі?), якое дапасуецца да назоўніка ў родзе і ліку: ¿Cuántos años tiene tu madre? ¿Cuántas hermanas tienes?

## 11. Дзеяслоў-звязка «ser»

Дзеяслоў **ser** (быць, з'яўляцца) звычайна выконвае ў сказе функцыю дзеяслова-звязкі. У адрозненне ад беларускай мовы, дзе дзеяслоў-звязка **быць** звычайна не ўжываецца, у іспанскай мове яго ўжыванне абавязкова: Ana es alumna. – Ганна – вучаніца.

Дзеяслоў-звязка **ser** мае наступныя формы адзіночнага і множнага ліку цяперашняга часу:

soy	somos
eres	sois
es	son

Асабовыя займеннікі ў якасці дзейніка звычайна не ўжываюцца, напрыклад: Мы – браты. – Somos hermanos.

Назоўнікі і прыметнікі дапасуюцца да дзейніка у родзе і ліку:

El caballo es grande. La gata es pequeña.

Pedro es profesor. Lola es profesora.

## 12. Presente de indicativo дзеяслова індыўідуальнага спражэння «estar»

Дзеяслоў **estar** (быць, знаходзіцца) ужываецца як дзеяслоў-звязка і перадае часовы стан асобы ці прадмета, а таксама іх месцазнаходжанне.

Дзеяслоў **estar** мае наступныя формы ў цяперашнім часе:

estoy	estamos
estás	estáis
está	están

Ana está en Minsk. – Ганна ў Мінску.

## 13. Прыметнік

У іспанскай мове прыметнікі маюць формы мужчынскага і жаночага роду, адзіночнага і множнага ліку.

Большасць прыметнікаў мужчынскага роду адзіночнага ліку заканчваецца на галосны **-o**, а таксама на зычны ці на галосны **-e**: alto – высокі; grande – вялікі; azul – сіні.

Большасць прыметнікаў жаночага роду адзіночнага ліку заканчваецца на галосны **-a**, а таксама на зычны ці на галосны **-e**: baja – нізкая; grande – вялікая; azul – сіняя.

Множны лік прыметнікаў утвараецца гэтак жа, як і множны лік назоўнікаў, шляхам дабаўлення канчатка **-s** ці **-es**: alto – altos; azul – azules.

У сказе яны дапасуюцца да азначальнага назоўніка ў родзе і ліку.

Прыметнікі мужчынскага роду, якія абазначаюць нацыянальнасць і заканчваюцца на галосны, утвараюць жаночы род шляхам дабаўлення канчатка **-a**: español – española. Множны лік яны ўтвараюць па агульнаму правілу: español – españoles.

У іспанскай мове прыметнікі звычайна стаяць пасля назоўніка, а прыметнікі, якія абазначаюць нацыянальную прыналежнасць, заўсёды стаяць пасля назоўніка: una mariposa pequeña – маленькі матылёк; una señora española – іспанская сеньёра.

## 14. Дзеяслоўная канструкцыя з «hay»

Дзеяслоўная форма **hay** адпавядае ў беларускай мове формам «ёсць», «маецца», «знаходзіцца». Пасля дзеяслоўнай формы **hay** назоўнік адзіночнага ліку ўжываецца з неазначальным артыклем (un, una), а ў множным – без артыкля: Hay una casa. Hay vacas.

Апавядальныя сказы з дзеяслоўнай формай **hay** пачынаюцца звычайна з слова, якое азначае месца: En la granja hay una casa. En la granja hay vacas.

З адмаўленнем **no** дзеяслоўная форма **hay** перакладаецца словам **няма**. En la granja no hay conejos. – На ферме няма трусаў.



## 15. Асабовыя займеннікі

Адз. лік		Мн. лік	
yo	я	nosotros(as)	мы
tú	ты	vosotros(as)	вы
él, ella	ён, яна	ellos(as)	яны

У ролі дзейніка асабовыя займеннікі звычайна не ўжываюцца:  
(Nosotros) Estudiamos en la escuela.

## 16. Прыналежаўныя займеннікі

Прыналежаўныя займеннікі – гэта словы, якія ўказваюць на прыналежнасць і адказваюць на пытанні **чый?, чыя?, чыё?, чые?**. Яны стаяць перад назоўнікамі. Формы прыналежаўных займеннікаў адзіночнага і множнага ліку наступныя:

**mi** – мой, мая, маё

**mis** – мае

**tu** – твой, твая, тваё

**tus** – твае

**su** – яго, яе

**nuestro (nuestra)** – наш, наша

**nuestros (nuestras)** – нашы

**vuestro (vuestra)** – ваш, ваша

**vuestros (vuestras)** – вашы

**sus** – іх

Маё імя Марыя. – Mi nombre es María.

Тваё прозвішча Пятроў. – Tu apellido es Petrov.

Наша прозвішча Перес. – Nuestro apellido es Pérez.

У адрозненне ад беларускай мовы, дзе прыналежаўны займеннік «свой» можа ўжывацца ў любой асобе, у іспанскай мове кожнай асобе адпавядае пэўны займеннік:

Ён жыве са **сваёй** сям'ёй у Мадрыдзе. – Vive con **su** familia en Madrid.

Ты жывеш са **сваёй** сям'ёй у Мінску. – Vives con **tu** familia en Minsk.

## 17. Дзеяслоў

Усе дзеясловы іспанскай мовы па іх канчатку ў неазначальнай форме дзеляцца на тры спражэнні:

I спражэнне: **-ar** – hablar, tomar, pasear;

II спражэнне: **-er** – comer, meter, beber;

III спражэнне: **-ir** – escribir, vivir.



**Цяперашні час**  
**Presente de indicativo**  
**(тыповыя дзеясловы)**

I спр.		II спр.		III спр.	
<b>-o</b>	<b>-amos</b>	<b>-o</b>	<b>-emos</b>	<b>-o</b>	<b>-imos</b>
<b>-as</b>	<b>-áis</b>	<b>-es</b>	<b>-éis</b>	<b>-es</b>	<b>-ís</b>
<b>-a</b>	<b>-an</b>	<b>-e</b>	<b>-en</b>	<b>-e</b>	<b>-en</b>

I спр.		II спр.		III спр.	
trabajo	trabajamos	como	comemos	vivo	vivimos
trabajas	trabajáis	comes	coméis	vives	vivís
trabaja	trabajan	come	comen	vive	viven

Presente de indicativo (цяперашні час) перадае рэальнае дзеянне, якое адбываецца ў цяперашні час. Утвараецца ад асновы дзеяслова з дапамогай адпаведных канчаткаў (гл. табліцу).

**Presente de indicativo** ўжываецца:

1. Для выражэння дзеяння, якое адбываецца ў момант гаворкі: Trabajo en la fábrica. – Я працую на заводзе.

2. Для выражэння дзеяння, якое паўтараецца штодзённа: Estudian en la escuela. – Яны вучацца ў школе.

**Presente de indicativo**  
**(нетыповыя дзеясловы)**

<b>ser</b>	<b>estar</b>	<b>ir</b>	<b>hacer</b>	<b>tener</b>
soy	estoy	voy	hago	tengo
eres	estás	vas	haces	tienes
es	está	va	hace	tiene
somos	estamos	vamos	hacemos	tenemos
sois	estáis	vais	hacéis	tenéis
son	están	van	hacen	tienen
<b>venir</b>	<b>ver</b>	<b>poder</b>	<b>querer</b>	
vengo	veo	puedo	quiero	
vienes	ves	puedes	quieres	
viene	ve	puede	quiere	
venimos	vemos	podemos	queremos	
venís	veis	podéis	queréis	
vienen	ven	pueden	quieren	

<b>saber</b>	<b>volar</b>	<b>jugar</b>
sé	vuelo	juego
sabes	vuelas	juegas
sabe	vuela	juega
sabemos	volamos	jugamos
sabéis	voláis	jugáis
saben	vuelan	juegan

## 18. Presente de indicativo дзеяслова «llamarse»

Дзеяслоў **llamarse** (звацца, называцца) у цяперашнім часе мае наступныя формы:

### Адзіночны лік

**yo** me llamo – мяне зваць

**tú** te llamas – цябе зваць

**él, ella** se llama – яго, яе зваць

**Usted** se llama – Вас зваць

### Множны лік

**nosotros/as** nos llamamos – нас зваць

**vosotros/as** os llamáis – вас зваць

**ellos, ellas** se llaman – іх зваць

**Ustedes** se llaman – Вас зваць

Me llamo Ana. – Мяне зваць Ганна.

Te llamas Pablo. – Цябе зваць Павел.

Nos llamamos Elena y Carmen. – Нас зваць Алена і Кармэн.

## 19. Прыназоўнікі

### Простыя прыназоўнікі

Прыназоўнік **en** адпавядае беларускім прыназоўнікам «у (ў)», «на»: en Minsk – у Мінску; en la pared – на сцяне.

Прыназоўнік **de**:

- перадае адносіны роднага склона для абазначэння прыналежнасці: el amigo de Pablo – сябар Паўла;

- паказвае на паходжанне ці зыходны пункт руху «з», «ад»: de aquí – адсюль; Soy de Minsk. – Я з Мінска.

Прыназоўнік **a**:

- адпавядае беларускаму прыназоўніку «у (ў)» (накірунак): a Moscú – у Маскву;

- адпавядае вінавальнаму (каго?) і давальнаму (каму?) склонам: Veo a Lola. – Бачу Лолу. Regalo a mamá. – Дару маме.

Прыназоўнік **con**:

- адпавядае беларускаму прыназоўніку «з»: con limón – з лімонам;
- перадае адносіны творнага склона (чым?): con lápiz – алоўкам.

Прыназоўнік **sobre** адпавядае беларускім прыназоўнікам «на», «над», «на паверхні»: sobre la mesa – на стале; sobre el árbol – на дрэве; sobre la pizarra – над дошкай.

### Састаўныя прыназоўнікі

У іспанскай мове побач з простымі прыназоўнікамі (a, de, con) існуюць састаўныя прыназоўнікі (з двух частак): **detrás de** (за, па-за), **cerca de** (побач, каля), **lejos de** (далёка), **delante de** (перад), **frente a, enfrente de** (насупраць), **debajo de** (пад), **encima de** (на паверхні, на): cerca de la casa – побач з домам; debajo del árbol – пад дрэвам.

## 20. Дзеяслоўныя канструкцыі з інфінітывам

### Saber + infinitivo

Служыць для перадачы ўмення выконваць дзеянне:

sé	sabemos	
sabes	sabéis	+ infinitivo
sabe	saben	

Sabemos nadar. – Мы ўмеем плаваць.

### Querer + infinitivo

Служыць для перадачы жадання выконваць дзеянне:

quiero	queremos	
quieres	queréis	+ infinitivo
quiere	quieren	

Quiero leer un libro. – Я хачу пачытаць кнігу.

## Poder + infinitivo

Служыць для перадачы магчымасці выконваць дзеянне:

puedo	podemos	
puedes	podéis	+ infinitivo
puede	pueden	

Puedo descansar. – Я магу адпачыць.

## Gustar + infinitivo

Служыць для перадачы дзеяння, якое дае задавальненне:

me gusta	nos gusta	
te gusta	os gusta	+ infinitivo
le gusta	les gusta	

Me gusta leer. – Мне падабаецца (я люблю) чытаць.

Nos gusta patinar. – Нам падабаецца (мы любім) катацца на каньках.

## 21. Прыслоўі

Беларускім прыслоўям «многа», «мала», «добра», «дрэнна» адпавядаюць прыслоўі **mucho**, **poco**, **bien**, **mal**. Прыслоўі звычайна стаяць пасля дзеяслова: Leemos mucho. – Мы многа чытаем. Estudias bien. – Ты вучышся добра.